

БАРАЦЬБА З ТРАЦКІСТАМІ У ІСПАНІІ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). Цягнута, адраініцкая дзейнасць «ПОУМ» (арганізацыя іспанскіх трацкістаў) пазбавіла рэспубліканскія ўлады ў сталіцы прыкладна пачынаючы з гэтай арганізацыі існавання і міжпароднага фашызма. Загінула камітэт абароны Мадрыда паз- жай армія рэвалюцыя «ПОУМ» праз якую, як гаворыцца ў загадзе, трацкісты «сістэматычна нападалі на законы ўрад рэспублікі, на народны фронт і яго дастойных прадстаўнікоў, на выдатных дзеячоў абароны нашых неперажытых горада, а таксама на ахвяршчынікі арганізацыі і іх кіраўнікоў». Тым жа загадам пазначана забарона і на брудны трацкіскі лісток «Эль комба- тэнтэ рохо». Другарыя гэтыя лісты аглядаюцца «за невыкананне права цензу- ры і за кампаніі супроць арганізацый

народнага фронту і законных улад рэспублікі».

Мерапрыемствы гэтыя будучы, несум- нёна, з задавальненнем сустракаюцца фашысцкімі масамі ў Іспаніі, як першы крокі на шляху да разгрому аграі тра- цкіскага адраініцтва, якія настолькі дапама- гаюць іспанскім, германскім і італьянскім фашызмам у іх спробах ператварыць Іспанію ў калонію і ў вазныя пляндары замежнага фашызма.

Орган кампарты «Фронтэ рохо» патра- буе афіцыйнага рэспубліканскага «ПОУМ». У рэдакцыйным артыкуле гаворыцца: «Справа ідзе аб бандажах, якіх фашызм пакінуў у нашым асяроддзі... Мы патра- буюм, каб народны трыбунал пасадаў на лаку пасудных фашысцкіх вядры гэтай арганізацыі».



Сапідарнасць працоўных ЗША з іспанскім народам. НА ЗДЫМКУ: члены амеры- канскага санітарнага атрада, які адпраўляюцца ў рэспубліканскую Іспанію, у дзень ад'езду 16 студзеня г. г. у Нью-Ёркскі газані.

СКОНЧЫЛАСЯ БАБРУЙСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Два дні засядала чацвёртая бабруйская раённая партыйная канферэнцыя. 258 дэле- гатаў удзельнічалі ў рабоце канферэн- цыі. 42 дэлегаты выступілі ў спрэчках на дачуду райкома.

Партыйная канферэнцыя ў Бабруйску нікогачу вучыцца. Урокі яе неабходна ўлі- чыць арганізацыям, у якіх у бліжэйшы час будзе праведзены партыйныя канфе- рэнцыі.

Тав. Чарнышоў быў самакрытычным. Ён многа гаварыў аб недахолах. Але астат- нія яго не пахатылі. Дэлегаты больш усю гаварылі аб поспехах у рабоце. Іх прамовы прыкладам пачыналіся так:

— Над кіраўніцтвам сакратара райкома партыі тав. Чарнышоў наша партыйная арганізацыя большавізіравана.

— Наша бабруйская прамысловасць — калыска сталевага руху ў Беларсі.

— Над кіраўніцтвам тав. Чарнышоў мы дабіліся вылітых поспехаў у прамысло- васці і сельскай гаспадарцы.

Ці патрэбна гэта партыйнаму работні- ку? Хіба не ясна, што гэтыя пахвалы трэба было неадкаліма спыніць? Між тым іх тав. Чарнышоў, ні хто іншы не знайшлі часу расктырыкаваць пахвалы і арга- нізаваць спрэчку, накіраваўшы іх у русо здарова самакрытыкі недахопаў партый- ной работы ў раёне.

ЦК ВКП(б) вучыць нас правільнай арга- нізацыі партыйнай работы, папярэджае супроць фашысцкіх метадаў работы, якія маюць месца ў рабоце партыйных арга- нізацый. Факты, якія мелі месца ў Раёне і Кіеве, — дэяцкія захаванне гаспадарчых патэнцыялаў, перадавец- кій партыйны арганізацыі пачынаюць гаспадарчыя. Гэтыя недахопы з'явіліся з- за адназначнага і ў спрэчках на канферэнцыі. Выступілі дэлегаты больш усю гаварылі аб гаспадарчых задачах, аб гаспадарчых выніках. Студэнты і ігнара працоўны, чужа было вразумець, дзе ён знаходзіцца — на партыйнай канферэн- цыі, ці на вытворчым паразе. Не выпра- вілі становішча спраў і другі сакратар райкома т. Кацкевіч, які выступіў у спрэчках.

Аб вастаючым партыйнай работы ў партыйных арганізацыях і недахопах яе, аб бавых патэнцыялах унутрыпартыйнай работы на канферэнцыі гаварылі вельмі мала. А трэба было гаварыць гало- вным чынам аб гэтым, бо закон партый- нага жыцця — статы партыі ў Бабруй- ской арганізацыі парушаўся не толькі ў партыйных арганізацыях, але і самі рай- камы.

У складзе паступае райкома з 28 чла- каў райкома, абраных трэцяй партыйнай канферэнцыяй, асталося ўсяго 6 чалавек, тавы як астатнія былі каагаванымі. У мно- гіх партыйных партыйных арганізацыях тэрміны паўнамоцтва абраных органаў даўно прайшлі, але яны не перабраіліся. У партарганізацыях Беларсі, суда і ішч. парушаўся статы партыі. Гэтыя факты, вядома, павінны былі-б прыця- нуць увагу партыйнай канферэнцыі ў першую чаргу.

З вельмінай любоўю гаварылі дэлега- ты аб таварышу Сталіне і Цэнтральным Камітэце Усесаюзнай Камуністычнай Пар- тыі. З гэтым і павязана гаварылі яны аб лютых ворагах народу Пятакова, Рада- ку, Серабракову, Сакольнікаву і ішч. а шпайкі Іудушкі-Троцкага. Аднак, амаль не гаварылі аб ворагах, якія дзейнічалі і дзейнічаюць у Бабруйску. Між тым у за- дачу партыйнай канферэнцыі ўваходзіла ўздыць рэвалюцыйную пільнасць членаў арганізацыі, прыцягнуць іх увагу да ба- рацьбы, якую вядзе вораг на тэрыторыі Бабруйскага раёна ў першую чаргу. Факт- жа, што пасля правяркі партыйных даку- ментаў былі выяўлены, калі ворагі ў Ба- бруйскай арганізацыі атрымлівалі партый- ных білеты. Ужо пасля абмену партый- ных дакументаў райком вылічыў у парты- ной лютых чужаках і ворагах у колькасці 34 чалавек. Хіба не варта было прыця- нуць увагу партыйнай арганізацыі да гэ- тага факта? Хіба, перапісе, не варта было партыйнай арганізацыі мабілізаваць на выкрывіць ішч. нывыкрытых ворагах? Хіба не варта было прыцягнуць увагу членаў партыі да тых участкаў партыйна- і гаспадарчых работ, дзе лютя аду- вавана рука не выкрывае ішч. ворага?

ЦК ВКП(б) і таварыш Сталін вучыць нас, што галоўнае ў партыі і правярні людзей, у іх вышчучэнні. На бабруйскій канферэнцыі меў месца факт, які сведчыць аб невыкананні гэтага ўказання кі- рэўніцтва Бабруйскай арганізацыі тав. Чарнышоў.

Па прапаве тав. Чарнышоў у сёбе кандыдатаў у члены новага райкома быў уключан поўны Вадзюшка. Лігу тав. Чар- нышоў на канферэнцыі дабуў та- рактарствам. З гэтым Вадзюшка распавя- дае аўтабіяграфію, з якой вылісціліся факты, невыямыя райком аб тым, што Вадзюшка быў дэсертарам Чырвовай Ар- міі. Неуральна, што канферэнцыя не аб- рала Вадзюшку ў члены райкома. Факт гэты таксама павязаны і з'ясутоўвае тав. Чарнышоў.

Канферэнцыя закончыла сваю работу. Абран новы райком. Новы райком паче- вае ў практычнай рабоце выкрывіць не- дахопы спрэчак, якія разгарнуліся на дачуду райкома на партыйнай канферэн- цыі.

Г. ВЯХОСЦІН.

КАНСТАТУЮЦЬ ФАКТЫ ПАРУШЭННЯ СТАЛІНСКАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

БЕЛХАУ. (Ад нашга спец. карэспандэ- нце). У апошніх лічбах сьнежня 1936 года старшыня Нікавінскага сельсавета Андрэюк груба парупыў 127 артыкул Сталінскай Канстытуцыі, дзе записана: «Грамадзянам СССР абавязанае павя- лічэннасць асобы. Ніхто не можа быць падвергнут арышту ішч, як па наста- вове суда ці з санкцыі пракурора». Ан- дрэюк самачынам арыштаваў калгасніц Сахалёва А., Пірошчанка Г., Пірошчан- ка В. і Ардэменка І. за невыкананне за- гавору і пратрымаў іх пад вартай амаль

ўвесь дзень. Вылічымі бласквітывы праваў Андрэюк да калгасніцы Ардэменкі, якую не дапоўціў нават павяршыць гру- ное дзіця.

Звадалася-б, што такое хедлапунчаль- нае самавольства і разбавічэннасць стар- шыні сельсавета Андрэюка павінна была сустраць самы рашучы адпор з боку раён- ных арганізацый. Але не на гэта зважылі быхаўскія кіраўнікі. Райком партыі і прымаючы рашэнні па справе Андрэюка прымае, што ён «правільні аўнае пару- шэнне рэвалюцыйнай канстытуцыі», лі- чыць «паважлівым Андрэюка неастанойнымі члена партыі» і за гэта абавязвае аму «вымову з записаннем на ўчотную картку». Адначасова бюро РК прынававае пракурору тав. Левінай тэрмінова прасці- сьцества аб неастанойны дзеяннях стар- шыні Нікавінскага сельсавета т. Андрэ- юка і прымаюць яго да судовай адза- пасці».

І вось прайшоў больш месяца е- ліна аўтабіяграфія ў райзацэне рашэнні бюро РК КН(б)Б, а Андрэюк ні да якой судовай адзапасці не прыцягнут, на- рэйнаму працуе старшыней сельсавета. Райпракурор Левіна «спрытно ідэты уза- вальнаў аэрку і нават не думае прыця- нуць Андрэюка да адзапасці».

Трэба напамінь, што Андрэюк ішчэ ў 1935 годзе судзіўся за скраўленне ре- валюцыйнай канстытуцыі ў сельсавете і быў прыгаворан да некалькіх месяцаў прымушовай работ.

І аусім невядакова, што праз якіх- небудзь 5 дэй у раёне мае месца другое грубае парушэнне Сталінскай Канстыту- цыі. 9 студзеня склікалася праўдленне калгаса Ілі Бірава, Студзёнскага сель- савета. На пасяджанні, апрача членаў праўдлены, прысутнічалі жанчыны, але старшыня калгаса Студзёнскаму гэта не спадабалася. Ён, замест прыцягнен- ня жанчы на адктыўнага ўдзелу ў выра- шэнні ішч. палітычнай вадзючкі гаспадары, абвясціў ім: «пасяджанне будзе зачыне- ным, працу жанчын пакінуць паміжкам- нэ, абійсць мае бес вэ». Прычым ён Іравічна дадаў, што «я гэта раблю згод- на новай Канстытуцыі» (?).

Як і ў першым вынадку, быхаўскія раённыя арганізацыі ў гэтым выступленні таксама нічога «сабавілага» не заўважы- лі. Усё справы скончылася тым, што ў райзацэне толькі 17 студзеня надрукава- на на 4 старонцы, маленькая записка «Сканьненне Канстытуцыі», якая зноў ка- сцятуе факт і нікіх вывадаў не робіць. І райком партыі, ні раённакам не заівавіліся гэтым фактам.

Ва ўсім гэтым здыўнае багудупіна і палітычная баўраскуць быхаўскага РК КН(б)Б да парушэнняў гістарычнага дакумента — Сталінскай Канстытуцыі.

П. КАВАЛІЭВ.

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ ЯРАСНЫЯ АТАКІ МЯЦЕЖНІКАЎ НА ПОЎДЗЕНЬ АД МАДРЫДА

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). Камітэт абароны Мадрыда апублікаваў сёння ў поўдзень наступнае паведамленне: «Наступленне разгарнуўся мяцэжнікамі з учарашняга дня на паўднёвых участках мадрыдскага фронту носіць асабліва ярас- ны характар і патрыятычнае моцнае матарыяльнае часціна. Ураўнявы воякі аказалі і аказваюць мяцэжнікам рашучы адпор на ўсёй лініі.

агонь на берагу ў раёне Мотрыль (на ўсход ад Малагі) і палсавыя дарогі. Фюрэтыка баў адваваюцца ў раёне Ве- таска Сафарыя (на паўночны ўсход ад Малагі).

Рэспубліканскія дружынікі, якія зна- хадзіцца на гэтым фронце, маваюць ярас- нае супраўдэнне мяцэжнікам. Ураўнявы воякі пар-рэйшаму астанюцца гаспадар- нымі становішча ў раёне Сьера дэ Мікас (горны раён паміж Марбелья і Малагай).

Мяцэжнікі нанеслі цяжкія страты. Не- каторыя прасоўваюць, якое ім удалося ачышчыць пасля ішч. адважніц баў, не мае вадкага значэння з пункту гледжання агульнай сістэмы абароны сталіцы.

Сёння раніца ў тым жа пунктах, дзе і ўчора, зноў ідзе ваява баў. Аднак, дра- ннае надор'е значна перамаджае аперач- нымі».

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). Агрэсія Гавас паведамляе з Мадрыда, што ураўнявы воякі на кар- дэўскім фронце занялі вёскі Ільера, Ка- лэра і Сангліто на Каэстрава на поў- дзень ад Поркуна. Рэспубліканская кал- ова заняла таксама вёскі Адамуэ і Ка- рэльміна ў правішні Кардова.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). Врэйберы мяцэжнікаў «Баўрасы» і «Альміранта сервера» прадаўжаюць бабарыроўку прыбярэжнай дарогі каля Малагі. Зранку судны мяцэжнікаў адрэкі ішч. ішч. ішч.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). На фронце Аскрыяла (на паў- ночны захад ад Мадрыда) сярэд маракан- скіх вояк успахнуў паўстанне ў сувя- зі з навікаўтай жалаваньня. Паўстанне было падаўлена ваяскамі мяцэжнікаў, прыбываюць з Бургоса.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). Врэйберы мяцэжнікаў «Баўрасы» і «Альміранта сервера» прадаўжаюць бабарыроўку прыбярэжнай дарогі каля Малагі. Зранку судны мяцэжнікаў адрэкі ішч. ішч. ішч.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

МАДРЫД, 7 лютага. (БЕЛТА). На фронце Аскрыяла (на паў- ночны захад ад Мадрыда) сярэд маракан- скіх вояк успахнуў паўстанне ў сувя- зі з навікаўтай жалаваньня. Паўстанне было падаўлена ваяскамі мяцэжнікаў, прыбываюць з Бургоса.

АРЫШТЫ КОМУНІСТАЎ У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА (сталепа Чэхаславакіі), 6 люта- га. (БЕЛТА). Чэхаславацкія газеты паве- дамляюць аб воясках і арыштах чэхасла- вацкіх камуністаў і асоб, падараваных у ваярбонім добраахвотніцка для іспанскай рэспубліканскай арміі. Цэнтральны орган партыі чэшскіх камуністаў Чэскае слова- цкае паведамляе, што ў Главе (Заходняя Мара- вія) паліцыя зрабіла 4 лютага вояска і ў раду кіраўнікоў ішч. вояска камуністычнай арганізацыі, учыніла допытны многі асоб- бы і арыштавала двух камуністаў-акты- вістаў. У той-жа час паліцыя забарала ішч. членаў прафсаюзаў, асцяжына ішч. вояскаў камуністычнай арганізацыі.

ПРАГА (сталепа Чэхаславакіі), 6 люта- га. (БЕЛТА). Чэхаславацкія газеты паве- дамляюць аб воясках і арыштах чэхасла- вацкіх камуністаў і асоб, падараваных у ваярбонім добраахвотніцка для іспанскай рэспубліканскай арміі. Цэнтральны орган партыі чэшскіх камуністаў Чэскае слова- цкае паведамляе, што ў Главе (Заходняя Мара- вія) паліцыя зрабіла 4 лютага вояска і ў раду кіраўнікоў ішч. вояска камуністычнай арганізацыі, учыніла допытны многі асоб- бы і арыштавала двух камуністаў-акты- вістаў. У той-жа час паліцыя забарала ішч. членаў прафсаюзаў, асцяжына ішч. вояскаў камуністычнай арганізацыі.

ФРАНЦУЗСКІ ДРУК АБ ПРАМОВЕ ГЕБЕЛЬСА

ПАРЫЖ (сталепа Францыі), 7 лютага. (БЕЛТА). Французскія газеты каментуюць апошняю прамою германскага міністра прапанды Гебеляса, з якой ён выступіў у Гамбургу. Прамова змяшчае звычайны аўтасоветскі брэд і чарговыя вышчды супроць ішч. дзяржаў.

вота піша, што Гебельс зрабіў ямаца неадражонкіх прываніяў. Гебельс звыў аб нешчучасці канфлікта паміж Савецкім Саюзам і Германіяй і расіскаў клопаты Германіі аб хедлапунчэні «пашырэна большавіскай варажы». Але яшчэ чына Гебельс уаўжа сабе аперачіцу хедлапунчэня большавіскай ашчымі? — гаворыць далей газета. — У адказ на гэта пытанне мы чым толькі слаба сардэчыл парозы. Перш за ўсё Чэхаславацкія пра- сьцілаў сабой вылікую пелюшчу ў сілу свайго пагаднення з Савецкім Саюзам. Воез вам першы вораг, якому трэба па- біць. Другі вораг — Францыя. «Нам вельмі добра вядома, — сказаў Гебельс, — што Іспанія патрэбна большавікам для прыжка на Францыю, акуль яны будучы пагражаць Германіяй». Такім чынам, мы пагражаем Іспаніі, — піша газета. — У ад- ат прагожую раніцу, пад вышчдым «або- рон» еўрапейскай цывілізацыі і ашч. ішч. Германіяй, якая ў будучы дэ ашч. ройсчэр накірэцца на Чэхаслава- кію і на нас. Гэта не будзе «папа», але будзе толькі ашч. «апапа» абаро- на. Так прабуоў перамажа германскі вараж... Справа толькі ў тым, што мы хочам і аб'яваем і ўказанне праўдлен- ства не будзе вельмі дэжым. Пешцы гэта вядома...».

Радыкал-соцыялістычная газета «Эр нувель» піша, што выступленне Гебеляса, як вядома, не мала ішч. вадчын, апра- ца аднаўлення і ўмацавання кампаніі супроць Савецкага Саюза. Падолье слоў га- зеты, Гебельс адначасу нешчучасць кан- флікта паміж Савецкім Саюзам і Герма- ніяй. Аднак, — вадзляў далей газета, — адтасоветска кампанія гітлераўскай Гер- маніі не ўвады ў абавязчэнне еўрапей- ская краіны. «Сараўднуць небажучы, — піша газета, — усё больш прадстаўляе сабою палітыка Германіі. Вярона гэта вельмі добра ўведома, каб закрываць на гэта вочы. Францыя баўчы гэту па- трозу з усёй ішч. вадчын. Заключаны пакт з Савецкім Саюзам, Францыя вадзала, што яна янае свае паваняны з паваняванымі краінамі, якія ішч. вадчын прадуе на арга- нізацыі калектыўнай безапаснасці».

У артыкулах, вытрыманых у тав. зной іроніі, адкажыцца на прамоу Гебеляса ўчара-правага газета «Энтранжан». Га- зета піша, што Гебельс зрабіў ямаца неадражонкіх прываніяў. Гебельс звыў аб нешчучасці канфлікта паміж Савецкім Саюзам і Германіяй і расіскаў клопаты Германіі аб хедлапунчэні «пашырэна большавіскай варажы». Але яшчэ чына Гебельс уаўжа сабе аперачіцу хедлапунчэня большавіскай ашчымі? — гаворыць далей газета. — У адказ на гэта пытанне мы чым толькі слаба сардэчыл парозы. Перш за ўсё Чэхаславацкія пра- сьцілаў сабой вылікую пелюшчу ў сілу свайго пагаднення з Савецкім Саюзам. Воез вам першы вораг, якому трэба па- біць. Другі вораг — Францыя. «Нам вельмі добра вядома, — сказаў Гебельс, — што Іспанія патрэбна большавікам для прыжка на Францыю, акуль яны будучы пагражаць Германіяй». Такім чынам, мы пагражаем Іспаніі, — піша газета. — У ад- ат прагожую раніцу, пад вышчдым «або- рон» еўрапейскай цывілізацыі і ашч. ішч. Германіяй, якая ў будучы дэ ашч. ройсчэр накірэцца на Чэхаслава- кію і на нас. Гэта не будзе «папа», але будзе толькі ашч. «апапа» абаро- на. Так прабуоў перамажа германскі вараж... Справа толькі ў тым, што мы хочам і аб'яваем і ўказанне праўдлен- ства не будзе вельмі дэжым. Пешцы гэта вядома...».

З артыкулах, вытрыманых у тав. зной іроніі, адкажыцца на прамоу Гебеляса ўчара-правага газета «Энтранжан». Га-

ГРАНД'ЕЗНАЯ АНТЫФАШЫСЦКАЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ (сталепа Францыі), 7 люта- га. (БЕЛТА). Камуністычная і сацыял- істская партыі пры падтрымцы ан- тывафашысцкіх арганізацый, якія ўва- хадзіць у народны фронт, аб'яваўшы аб- ява ў Парыжы на пашчы Рэспублікі на- свае шэсьце ў памяць працоўных Па- рыва, заўнуўшы ў лютым 1934 года ў барацьбе супроць спробы фашызмага мя- цэжу. Не гледзячы на вельмі неспрыяль- ныя ўмовы надор'я, шэсьце вышчды ў праўдленую антыфашысцкую дэманстра- цыю — сьнежане магучасці народнага фронту барацьбы супроць фашызма.

У шэсьці прынялі ўдзел многі дзеяч- ні тысяч рабочых, служачых і ішч. ішч. Парыжа. Безупынна грывеў «Ін- тэрнацыянал», развадалася антыфашысцкая ашчымі.

Сканьчэнне забастойкі маракоў ціхаакіянскага ўзбярэжжа ў ЗША

НЬЮ-ЁРК (бульбоны цэнтру ЗША), 6 лютага. (БЕЛТА). Закончылася забастой- ка 40 тыс. маракоў ціхаакіянскага ўз- бярэжжа. Вастуўчыя фактычна дабіліся задавальнення ўсё сваіх патрабаваньняў.

Усе прафсаюзы, за выключэннем пра- фсаюза парохонных служачых і механікаў, дабіліся павелічэння зарплаты і права кантраляваць ваю і шэсьце рабочых.

Прыезд у Маскву фінляндскага міністра замежных спраў

8 лютага ў Маскву прыбыў міністр замежных спраў Фінляндыі п. Холсі з супутцамі.

В. Н. Баркоў, камандант горада Масквы камітэў тав. М. Ф. Лукін, нам. заг. пер- шага вадоннага аддзела НКВС тав. А. В. Факснор і ўвас оклад фінляндскай місці ў Маскве.

На Ленінградскім вадзале іх сустраці- лі намесні народнага камісара замежных спраў тав. Н. Н. Броўніскі, намеснік старшыні Моссовета тав. В. А. Штэр- берг, намеснік каманданца ваяска Маскоўскай ваяскай аграі камар тав. В. С. Гарбоў, загадчык першага вадон- нага аддзела НКВС тав. М. А. Карскі, за- гадчык праекцыйнага аддзела НКВС тав.

Разам з міністрам прыбылі: фінляндскі пасланнік ў Маскве п. Ір'е-Коскінен, паўпрэ ССОР ў Фінляндыі тав. Э. А. Аку- м і дырэктар дэпартамента фінляндска- га міністэрства замежных спраў п. Па- ла з жонкай. (БЕЛТА).

В. К. КІН

Кіраўнік Усебеларускай канторы Сельгасбанка

РАСЦЕ ДЗЯРЖАЎНАЯ КРЭДЫТНАЯ ДАПАМОГА КАЛГАСАМ

Соўнарком Саюза ССР вачэрвдзіў план даўгатарніковага вытворчага крэдытава- ня калгасам і калгаснікам на БССР на 1937 год у суме 32,5 мілья. рублёў.

Водуць дзяржавай гэтай вельмінай сумы для аказання крэдытнай дапамогі калгасам і калгаснікам яра адасроўва- ные сталінскай кампартыі аб далейшым арга- нізацыяна-гаспадарчым умацаванні кал- гасам і расце ваясканасці калгаснікам.

Аб расце гэтай дапамогі крэдытамі гаворыць наступны лічбы. У 1934 годзе калгасам было выдана 6.205 тыс. руб- лёў крэдыта, у 1935 годзе — 11.606 тыс. руб., у 1936 г. — 23.583 тыс. руб., у 1937 г. вышчачнае 32.500 тыс. рублёў, у шэсьці прапачках да 1934 года дэе рост ка 523,7 проц.

бараноў — 14.800 гадоў. Усёго на суму 13.300 тысяч руб. Крэдыта на гэту м- ту было выдана 7.265 тыс. руб., што скла- дае 54,6 проц. кошту набытай калгасамі племянной жывёлы. З дапамогай крэдыта калгасам набылі 13.300 пчолаасей. Пры дапамозе крэдыта з 1934 г. 111 тыс. калгасных вярвоў ліквідавалі сваю бескарэўнасць.

З дапамогай крэдыта калгасам пабудавалі ў 1936 годзе 6 гідрэлектрастанцый, 203 пагальныя заводы і 5 чарпачышч. 5 агульнага кошту купленых калгасамі машынаў на прыватнай апрацоўцы ішч. — 2,1 мілья. руб. — крэдыт склаўся 1,8 мілья. руб.

У барацьбе за вышчды ўраджай і вы- шчачнае сталінскай праграмы вытворчач- ці 7—8 мільярдў пудоў зярна крэдыт шырока скарыстоўваецца на набычці мі- неральных угнаенняў, правядзенне земле- ўпарадкачых работ і т. д.

У дадатка да крэдыта калгасам пшотго- ва ўмацаваны на пашырэнне сваіх ас- ноўных сродкаў (жывёлы, машыны, пабу- доў і ішч.) капітальныя зстрыты са срод- каў непазельных фондаў. Аб гэтым яра асвечаль наступленні і вылічаванні гэ- тых сродкаў праз рахункі непазельных фондаў калгасам і Сельгасгаспадарчым банкам.

Так, у 1934 годзе выдаткавана ора- каў непазельных фондаў праз Сельгас- гаспадарчым банк 1,9 мілья. рублёў, у 1935 годзе — 16,3 мільяна рублёў і ў 1936 годзе — 38,7 мільяна рублёў.

Значна выраслі і астаткі сродкаў гра- жончых непазельных фондаў у Сельгас- гаспадарчым банку. Так, на 1 студзеня 1935 года яны складалі 2,9 мільяна руб- лёў, на 1 студзеня 1936 года — 5,3 мільяна рублёў і на 1 студзеня 1937 го- да — 8,1 мільяна руб.

Апрача гэтага ў 1936 годзе ў паруч- ку крэдытнай дапамогі вяртаваў пра- да Сельгасбанк, апушчаны значныя

